

ТАБЛІЦА IV  
(начатковая).

№№ сосен	Адлегасць- сасны да сухадолу ў пт	Коль- кавыі вузкіх гадавых колцаў	Сярэдняя гадавая ве- лічыня росту бамо- га ў бок у пт	Нахіл дна акраін ба- лота	Глыбіня торфу каля сасны ў ст	Сярэдняе гадавое на- растанне моху ў пт
15	20	22	0,91	0,030	60	27,3
16	30	23	1,30	0,023	70	30,4
17	30	23	1,30	0,020	60	28,1
48	32	23	1,39	0,0170	55	23,9
24	42	22	1,91	0,0166	70	31,8
47	34	20	1,70	0,0162	55	27,5
18	40	20	2,00	0,0160	65	26,1
21	39	21	1,86	0,0140	55	26,2
45	40	21	1,90	0,0137	55	26,2
32	45	21	2,14	0,0133	60	28,6
22	40	21	1,90	0,0130	50	23,8
19	34	21	1,62	0,0130	45	21,4
20	31	24	1,29	0,0129	40	16,7
2	20	16	1,25	0,0125	25	15,6
46	40	23	1,74	0,0125	50	21,8
23	50	24	2,08	0,0120	60	28,0
25	48	19	2,53	0,0115	55	29,0
26	48	18	2,67	0,0115	55	30,6
31	48	21	2,29	0,0115	55	26,2
44	48	19	2,53	0,0115	55	28,9
29	40	22	1,82	0,0110	45	20,5
30	49	21	1,90	0,0110	45	21,4
50	37	31	1,18	0,0110	40	12,9
49	39	20	1,95	0,0100	40	20,0
33	46	23	2,00	0,0098	45	19,6
13	69	24	—	0,0094	65	27,1
6	80	27	2,84	0,0094	75	27,8
1	27	23	2,94	0,0093	25	10,9
10	102	21	1,17	0,0088	90	28,9
14	80	28	4,66	0,0088	70	28,0
9	102	20	3,29	0,0083	85	42,5
34	74	21	5,10	0,0081	60	26,6
22	88	21	3,52	0,0079	70	33,3
35	52	30	4,19	0,0077	40	13,2
12	60	24	1,73	0,0075	45	18,5
28	60	20	2,50	0,0075	45	22,5
36	47	23	3,00	0,0074	35	16,0
37	100	20	2,14	0,0070	70	35,0
43	70	22	5,00	0,0064	45	20,2
7	78	18	3,18	0,0054	45	25,0
41	108	15	4,33	0,0055	60	40,0
42	108	30	7,20	0,0055	60	20,0
38	100	22	3,60	0,0045	45	20,5
39	100	14	4,55	0,0045	45	32,2
8	68	10	7,14	0,0044	30	30,0
4	95	20	6,80	0,0042	40	20,0
40	102	23	4,75	0,0039	40	17,0
5	97	25	4,44	0,0036	35	14,0
3	140	24	3,88	0,0032	40	18,0

H.-A. Pissarjcov. Der Wuchs des Moosmoores im Forstrevier zu Gorki und der Einfluss der Versumpfung auf den Lährwuchs der Kiefer.

Schlussfolgerung:

1. Die Grösse des Moorwuchses nach den Seiten hin befindet sich in unktioneller Abhängigkeit von der Randneigung des Moorgundes.

2. Diese Abhängigkeit wird genügend charakterisiert durch die Gleichung der Hyperbel folgender Art:

$$je = 25,37,$$

wo j die Randneigung des Moorgundes, l—den durchschnittlichen jährlichen Wuchs des Moores seitwärts in Metern bezeichnet.

3. Die Grösse des durchschnittlichen jährlichen Moorwuchses seitwärts schwankt in gen Grenzen von 5,34 bis 0,91 Meter; das Wuchsmaximum entspricht der minimalen Randneigung des Moorgundes und umgekehrt.

4. Der laufende Lährwuchs des Kiefer für Alter von 15 bis 55 Jahren hat sich unter dem Einflusse der Versumpfung von 1,5 bis 5,5 Mal vermindert.

С. Маргелай.

## Да пытаныя аб штандорце беконных заводаў на Б. С. С. Р.

1. Асноўныя рэсы эвалюцыі сельскага гаспадаркі Беларусі. Парафарменная эпоха, склаўшая ўмовы спэцыялізацыі земляробства Fasch, способнічала інтэнсіфікацыі сельскага гаспадаркі. Гэта інтэнсіфікацыя, як вынік парадэнай спэцыялізацыі, закранула і сельскага гаспадарку Беларусі. Праф. М. В. Дойчар-Запольскі, у сваій працы „Народное Хозяйство Белоруссии 1861-1914 г. г., рабіц падзел гістарычнага развіцця сельскага гаспадаркі Беларусі ў парафарменны перыяд на 3 часткі. Першая частка—гэта „эпоха 1860-80 г. г.—эпоха поўнага бытаваньня разшткі падданнага права ў умовах падаючай аблешніцкай гаспадаркі і першых спроб самастойнага вядзеньня сялянамі ўласнае гаспадаркі“. Другая частка—эпоха 80-900 г. г., эпоха першага руху ў нэдрах напалову фэодальнага гаспадаркі. І, нарашчае, трэцяя частка — эпоха 900 гадоў, эпоха прыспечанай капіталізацыі сельскага гаспадаркі. Капіталізацыя сельскага гаспадаркі расла і узмацнялася на разшырніц таварнасць, а найлепшым грунтам апошній была спэцыялізацыя. Такім чынам разуменны—спэцыялізацыя таварнасць і капитализация сельскага гаспадаркі з'яўляюцца синонімамі. Сельскага гаспадаркі Беларусі, пачаўшы сваё капіталістычнае разшырніцце ў 90-х гадох пачыната стаўленіем, паступова разшырвалася і інтэнсіфікаўлася ў напрамку паблагадоулі.

Апошнія момнія бачыць з наступных таблічак. (гл. наст. стар.)

За перыод з 1887 па 1916 г. мы маём—1) павалічнные ўзельныя ваги

больш інтэнсіўных ужыткаў наогул і 2) павялічныне ёсць сенажаці і выгану.

<sup>1)</sup> Паказаная праца ст. 232.

Эволюция ўжыткаў на Беларусі з 1887 па 1917 год.<sup>1)</sup>

Г О Д Ъ	У % %								
	Садыба.	Ралыя.	Сенажынь.	Выган.	Лес культуры.	Неразмеж.	Усаго ўжыт.	Нядобычы.	У сяе.
1887	2,2	27,5	8,4	3,1	39,2	2,1	82,5	17,5	100
1917	2,1	33,0	15,1	41	30,3	5,1	89,7	10,3	100

Эволюция палівых культур на Беларусі з 1887 па 1925 г.<sup>2)</sup>  
(проц. да ўсія плошчы засеву).

Культуры	1887 г.	1901 г.	1913 г.	1917 г.	1920—21 г. г.	1924 г.	1925 г.
Зернавыя .	89,8	85,2	79,6	82,2	85,9	82,7	79,7
Бульба .	6,7	9,0	12,3	9,5	9,5	10,4	11,3
Травы .	0,5	2,6	—	4,6	1,5	3,6	4,3

Тут мы бачым паступовае павялічэнне проц. бульбы і трау з адна часовым паміншэннем проц. зернавых. Наогул-жа, як з перша таблицы, так і з другой табліцы яскрава відаць узмацнёны кармавога грунту. Принадным, з працітам часу вырашоніе кармавога пытання ўсё больш съвёты альбо павышаныі інтэнсіўнасці жывёлагадоула.

Інтэнсіфікацыя жывёлагадоула ішла: 1) па шляху першважнага развіцця больш інтэнсіўных відаў жывёлы (каровы, сывіні), альбо яскрава съвёты наступная табліца:<sup>3)</sup>

Галы .	0/0 раб. коні—0/0 раг. жыв.—0/0 авечак (без ягнят)—0/0 сывіней (без парасей)
1883 .	100
1900 .	127
1905-6 .	116
1913 .	129
	100
	173
	154
	130
	156

2) па шляху пераходу да больш інтэнсіўных форм, альбо съвёты інтэнсіфікацыя ў вырашоніи кармавога пытання. Падобнай эволюцыі сельскага гаспадаркі БССР спасобічала яе блізкасць да Захадня-Эўропейскага рынку і мясцовай рыначнай коньюнктуре, якая трymалаася ўесь закрануты час на узроўні даволі спрыяльным развіццю данага нарамку. Для съцвярджэння сказанага даволі прывесці дэльце таблічкі паўнайшчай вышыні і росту цен на прадукты жывёлагадоула і на забажыну.

<sup>1)</sup> Перспектывы плян НКЗ.

<sup>2)</sup> Данные Ц. С. К. «Статыстыч. штогоднік за 23—24 г.».

<sup>3)</sup> Р. Вонч-Омоловский. «Эволюция с.-х. БССР». Савецкае будаўніцтва № 1 за 1926 год.

Сярэднія асеньнія цены ў кап. за пуд.<sup>1)</sup>

РАВЫН.	Ж ы т а.		А в ё с.		Я ч и е н ь.	
	1891-900.	1901-10.	1891-900.	1901-10.	1891-900.	1901-10.
Беларусь .	67	82	54	68	62	77
Нечарн. паласа .	73	89	56	71	68	83
Эўрап. Расія .	65	79	52	66	59	70

Па цнах на зярновае зборжжа Беларусь стаіць пасярод ўзятых раёнаў. Калі-ж мы парабаеем вышыню і ўзрост цен на прадукты жывёлагадоула, то будзем мець такі малюнак:

Сярэднія цены на мясныя прадукты ў кап. за пуд.<sup>2)</sup>

РАВНЫ.	Ялавічана.		Сывініда.		Сывіное сала.	
	1891-900.	1901-10.	1891-10.	1901-10.	1891-900.	1901-10.
Прывісліскія г. г.	387	475	501	611	752	874
Беларусь .	271	372	368	495	663	829
Нечарн. паласа .	268	368	368	489	555	715
Эўрап. Расія .	260	358	331	445	561	719

Цены на прадукты жывёлагадоула зьяўляюцца праз уесь час спрыяльнымі для развіцця апошніх.

2. Роль сывінагадоула ў народнай гаспадарцы БССР. Такім чынам, агульнія рэсы звёлочы выразна съведчыць аб жывёлагадоўным напрамку развіцця сельскага гаспадаркі БССР. У гэтыхм разыўцы даволі відае месца займаля сывінагадоўля, удзельную вагу якой можна бачыць з наступнага. Па данных Г. І. Гарэцкага («Народны прыбытак Беларусі» ст. ст. 88, 89 і 118) у частцы нацыянальнага прыбытуку, якая належыла да жывёлагадоула, на прыбытак ад сывінай прыпадала ў 1900 годзе 19,7 проц. і у 1913—27,0 проц. Па данных народнага камісарыяту фінансаў БССР («Очерки по народному хозяйству и финансам Белоруссии». Мінск 1925 г. ст. 42) гадавая прадукцыя ад жывёлагадоула за 1923-24 г. г. была роўная:

Ад забою . . . . . 36.589.658 рублёў.

Ад малака і шэрсыц авечай . . . . . 27.014.792

Ад паўшай жывёлы за скуры . . . . . 00.724.422

Усяго . . . . . 64.331.872

При гэтыхм, удзельная вага прадукцыі сывінагадоула была роўная (ад забою) 25.706.423 руб., што складала 70,2 проц. у адносінах да кошту прадукцыі ад забою і 40 проц. да ўсія прадукцыі ад жывёлагадоула. Такім чынам, у разыўцы жывёлагадоула БССР ідзе паступовае павялічэнне ролі сывінагадоула. Падобнае разыўцы сывінагадоўлі выдзяляе Беларусь з іншых раёнаў саюзу, робячы, як кажа проф. Аганоўскі<sup>3)</sup>,—характар яе жывёлагадоула пераходным да Захадня-Эўропейскага тыпу. Апошнія можна назіраць з наступнага табліцы:

<sup>1)</sup> Абедзьве таблічкі ўзяты з працы С. Ждановіча і А. Ярашчукі: «Характары сельскага гаспадаркі Беларусі» і г. д. Мінск 1926 г.

<sup>2)</sup> («Очерки по экономической географии СССР», ст. 239. Москва, 1924 г.).

Краіна.	Гады.	Колькасць сывінай на сывінай на 100 душ.
Злучаныя Штаты.	1924	68,400,000
Кітай . . .	1916	14,700,000
Брытанскай Индыя . . .	1917	22,895,000
Нямеччына . . .	1923	17,269,000
С. С. С. Р. . .	1924	16,811,000
Полышича . . .	1921	5,170,000
Канада . . .	1923	1,105,000
Паўднёвая Славія . . .	1921	1,370,000
Венгрыя . . .	1922	2,470,000
Лавія . . .	1923	2,853,000
Б. С. С. Р. . .	1926	1,809,000
		12,6

3. Раённы сывінагадоулі ў БССР. Разнастайнасць умоў сельска-гаспадарчага жыцця ў БССР абумоўлівае разнастайнасць тылау сельскага гаспадаркі наогул і яе паасобных галін. Так, у перспектывічным пляне развязвіць сельскага гаспадаркі БССР вызначаеца, што частка нааша сельскага гаспадаркі „даўно стала на шляху інтэнсіфікацыі і даеслі хутка развязвіаеца ў гэтых напрамку,—сюды можна аднесці Меншчыну і Віцебшчыну,—а з другога боку, значная тэрыторыя, якая абымае ўсё Палесьсе, знаходзіцца на самай нізкай ступені развязвіць сельскага гаспадаркі. І наразіце, даволі значная тэрыторыя, якая абымае раён Магілёўшчыны, перажывае пераходны перыод ад экстэнсіўнага да інтэнсіўнага земляробства“.

Цяпер, калі мы скарыстаєм даныя Ц. С. К. за 1923—24 і 1924—25 г. г., восьмем у якасці паказчыка—1) колькасць сывінай на 100 гаспадарок, які паказчык гушчыні сывінога пагадоу і 2) проц. маладняку ад 4-х месцаў да 1 году, які паказчык напрамку і інтэнсіўнасці, дык па засобных акругах для 1924—25 г. г. мы будзем мець наступныя малюнак:

№	НАЗВА АКРУГІ.	Кольк. сывін. на 100 гаспад.	маладняку	
			ад 4-х мес. да 1 году.	ад 4-х мес. да 1 году.
1	Бабруйская . . .	290,3	21,2	
2	Барысаўская . . .	227,5	27,1	
3	Віцебская . . .	139,6	33,2	
4	Калінінская . . .	243,6	26,8	
5	Менская . . .	317,2	31,7	
6	Магілёўская . . .	242,6	25,2	
7	Мастская . . .	235,0	18,9	
8	Аршанская . . .	197,1	30,6	
9	Полацкая . . .	145,0	33,5	
10	Слуцкая . . .	245,0	23,5	

Примаючы пад увагу, што з павялічэннем проц. маладняка ў стадзе сывінай, як большая інтэнсіўнасць сывінагадоулі, у сэнсе перанясенны кармавай базы з пашы на прадукты палівой гаспадаркі і на адкіды хатнай і малочнай гаспадаркі, так і паліпшэнне самой пароды сывінай, іх пакасці несласці для адкорму, а значыць— паліпшэння тэхнікі сывінагадоулі наогул,—мы можам падысьці да вызначэння раёнаў сывінаводства. При гэтых трэба памятаць, што „змены ў організацыйных тыпах сывінаводства больш за ўсё звязаны з становішчам кармовага пытання ў гаспадарцы. Змены ў земляробстве цягнуць за сабою змены ў організаціі сывінаводства, бо зменяеца склад і колькасць корму“<sup>1)</sup>). Па даных, паказанных у табліцы, мы можам вызначыць наступнія раёны сывінагадоулі ў БССР.

1 раён.—раён інтэнсіўнае сывінагадоулі,—Менская, Полацкая і Віцебская акругі. Першая з іх мае самую большую лічбу сывінай на 100 гаспадарак і вялікі проц. маладняку ў стадзе, а дзве астатнія акругі маюць вялікі проц. маладняку, але малы лік сывінай на 100 гаспадарак. Апошніе з'яўміліца тым, што інтэнсіўная сывінагадоулі Віцебшчыны і Полаччыны з 1900 гаду, разам са зменай ў земляробстве акругах тылу сельскага гаспадаркі, пачала пераходіць на другі кармавы грунт і высіццаца развязвіцём малочнае жыўёлы, што можна назіраць па зынжэнерніс вывазу сывініны з 47 тыс. пуд. (1900—02 г. на 21 тыс. пудоў у 1911—13 гадзе<sup>2)</sup>).

Палівой гаспадаркі гэтых акруг (Віцебской і Полацкай) гачала спацвілізацыя ў напрамку тэхнічных культур (лён і пасеву траў на палёх), а з апошнім шчыльна звязана развязвіцё малочнае жыўёлы. Сывінаводства, стаўшы на шляху пераходу ад кармоў, атрыманых з палівой гаспадаркі да адкіду малочнае гаспадаркі, зрабілася падпрадаваным малочнай жыўёле і на першых парах згубіла сваю рыначнасць.

Менская акруга па развязвіцю сывінаводства стаіць на першым месцы. Кармавым грунтам гэтага раёну зьяўляеца, галоўным чынам, прадукцыя палівой гаспадаркі—зерня і бульба. Рыначнасць сывінаводства Меншчыны увесь час зрастала і далей мае шырокую перспектыву ўзросту на азначаным кармавым грунце, паколькі развязвіцё палівой гаспадаркі мае ў перспектыве пашырэць пасеву траў, а з тэхнічных культур—бульбу.

Такім чынам, мы маєм інтэнсіўны раён з думя подрайонамі: а) Падрайон развязвіця якога будзе ісці на грунце кармоў паходзячых ад малочнае гаспадаркі, па меры яе інтэнсіфікацыі,—сюды ўваходзяць акругі Полацкая і Віцебская і б) Падрайон з зярнёва-бульбяна-травяным кармавым грунтом,—сюда ўваходзіць Менская акруга.

2 раён.—раён пераходнага тыпу сывінагадоулі, абымае акругі: Бабруйскую, Барысаўскую, Калінінскую, Магілёўскую, Аршансскую і Слуцкую. Гэты раён іншы інтэнсіўны, чым першы. Раён многасъбінны, але з малым проц. маладняку ў стадзе. Кармавым грунтам развязвіця сывінагадоулі тут зьяўляеца, галоўным чынам, адкіды ад палівой і хатнай гаспадарак, бульба, з месцамі вялікую ролю іграе і выпас. Наагул—жагэты раён не звязаны зусім аднародным: паасобныя яго часткі падыходзяць да зусім экстэнсіўнай гаспадаркі, а другія часткі набліжаюцца да 1 раёну (Меншчына), як напрыклад, Бабруйская, Слуцкая і Аршанская акругі; Бабруйская, Менская і Слуцкая акругі яшчэ да вайны выявілі сябе, як раёны прымесловага сывінаводства, а Аршанская, ў павялічэнні сывінога пагадоу.

<sup>1)</sup> Н. П. Макаров „Організацыя сельскага хоцяйства“ ст. 285.

<sup>2)</sup> Перспектывы план Н. К. З.



еўропейскага рынку, штандортавала свае тыпы, апошнія пачынаюць рабіцы уплыў на штандорт прымысловасці для таго, каб у сваім штандорце ячча з большаю сілою адчуваньць уплыў прымыловасці.

Лёкализаваная сырэзня баконнае прымыловасці (сывіны) зьяўляецца толькі адным з штандортных фактараў, які ўяўляюць сабою нішто іншае, як карысы, якую атрымоўвае тое ці іншае прадпрыемства, дзякуючы тому, што яно знаходзіцца ў межах тут, а не на другім месцы.

Гэта карысны, кіруючай штандортам, відавочна, складаецца з двух частак: 1) з мажлівасці рабіца на даным месцы больш танным сабекошт вытвору; 2) рабіца больш танай вартасці збыту; інакш кажучы, гэта карысць зъмяшчаеца ў паміжшэній сабекошту прадукту франкарынка. Сабекошту прадукту складаецца з многіх элементаў, колькасна большая частка з іх не залежыць ад месцапалажэння.

Частка-ж элементаў вытвору, якія залежаць ад месцапалажэння, у сілу сваіх нахіраваных штандордзізэцый не адольгавы для ўсіх відаў прымыловасці вызначаючыя іхнімі судносінамі ў сабекошце прадукту. У баконным вытвору мы можам выдзеліць наступныя элементы сабекошту, якія знаходзяцца ў залежнасці ад месцапалажэння прадпрыемства:

1. Страты на спажыняему сырэзну і апал.
2. Страты на рабочую силу.
3. Страты па транспарту сырэзны і гатовага прадукту.

Гэтныя элементы сабекошту зъяўляюцца агульнымі, прасторавымі фактарамі, фактарамі, якія ўласцівы кожнаму віду прымыловасці. Застаецца разглядзель, у якіх судносінах реалізуецца даныя фактары для баконной прымыловасці.

Першы элемент сабекошту бакону, відавочна, будзе залежаць, у сваіх сырэзных частцы, ад цаны на сывіней, а апошнія вызначаюцца сабекоштам адкоруму.

Вартасць жа адкоруму залежыць, як ад стандарту рацыёнаў, так і ад пароды і ўзросту сывіней.

Так, па даных Носаўскай дасыледчай станцыі<sup>1)</sup> сабекошт прыросту аднаго пуда жывой вагі баконнае сывінні, у залежнасці ад пароды, бы наступны:

Мясцовая сывіння . . . . . 11 руб. 94 кап.

Паўкроука-метыс белай ангельскай . . . . . 7 " 41 "

з мясцовою . . . . . 7 " 41 "

Белая ангельская . . . . . 4 " 62 "

Па даных жа Палтаўскай дасыледчай станцыі (І. А. Новіков — Беконны откорм\*) сабекошт 1 фун. прыросту жывой вагі для сывінні розных парод і ўзросту такі:

Узраст . . . . . 2 мін . . . . . 9 м . . . . . 12 м .

Простая сывіння . . . . . 7 к . . . . . 12,5 к . . . . . 18 к .

Паўкроука . . . . . 5 " . . . . . 7,5 " . . . . . 8 "

Белая ангельская . . . . . 3 " . . . . . 8,5 " . . . . . 7 "

Як бачым, чым караец адкорум, тым больш ён карысны і тым больш чым культурней парода сывіней. Залежыць сабекошт адкорум і ад варыятаў у кармовых рацыёне. Напрыклад, Палтаўская дасыледчая станцыя пра

1) А. Редзікін. «Вгодаванні сывінні на мясо (бекон)».

подзіла дасылед з 4 групамі паразят, на розных вырынках рацыёну, досьрэдзі цігнусіцца 85 дзён і меў такі характар:

Груп.	Кармовы рацыён на 1 галаву за 85 дзён.	Прырост на 1 галаву	Сабекошт на 1 п. прыросту
I	Люцерны 13 п. 18 фун.	3,5 фун.	7 р. 77 к.
II	12 п. 21 ф. + кукурузы 1 п. 27 ф.	34,5 фун.	2 р. 25 к.
III	13 п. 13 ф. + . . . . . 4 п. 1 ф.	70,5 фун.	2 р. 20 к.
IV	6 п. 6 ф. + . . . . . 6 п. 25 ф.	92,5 фун.	2 р. 15 к.

Усе гэтыя моманты вызначаюць велічыню страт на сырэзну і маюць саму вельмі вялікав значэнне.

Прымаючы пад увагу, што: 1) для развіціці баконізацыі патрабна прымыловасць, 2) што прости сывінны для бакону зусім няўыгодны (3) што рабіен баконнага сывінаводства павінен быць забясьцілі кірмамі (зернавымі, травамі, бульбай і адкідамі малочнай гаспадаркі), мы будзем мець толькі адзін рабіен сырэзны, які больш менші адказвае гэтым запатрабаваныям, гэта—рабіен Меншчыны.

Адначасова тут можна разгарнуць дасыледчую працу з непасрэднымі прызначэнімі мерапрыемствамі па знижэнню страт на сырэзну, праз пашынанне сывінні і выбару рацыянальных стандартаў адкоруму.

У другую частку першага элементу сабекошту (апал) уваходзяць: электрычнасць, нафта і дровы. Дровы складаюць у сабекошце нязначную частку і у нашых умовах не зъяўляюцца лёкализаваным матэрыялам. Нафта, але і лёкалізавана, але яна таксама ўжываецца ў нязначнымі размеры, але чынам, гэтыя два энергетычныя матэрыялы, у даным выпадку штандартнае значэнне ня маюць.

Патрабнасць у электрычнасці, бязумоўна, павінна быць прадугледжана, але электрычнай энэргіі патрабуеца не надта многа і гэта патрабнасць можа быць здаволена ад гарадзкой станцыі. Такім способам, мы можем вызначыць матэрыялы склад<sup>1)</sup> сырэзны і даволі рукою энергетичны склад (электрычнасць).

Другім элементам сабекошту бакону мы маём страты на рабочую сілу. Гэты штандортны фактар (еканомія ў стратах на рабочай сіле), маючы такіе значэнні ў капитальстичных умовах, па маёй думцы, вельмі пасленіе свою ролю ва ўмовах соціялістычнага будаваніцтва, наогул, і у прынесені для данага віду прымыловасці на Беларусь.

У нас ня такая вялікая тэрыторыя і на так разнародныя умовы, каб склалася такая разнаадрозненія, па сваіх гушчыні, рынкі на рабочую сілу яны і склаліся, дык тарыфы ЦСПБ і НКП ліквідуюць усякую розніцу ў зарплаце. Што-ж датычыцца напінча неабходнасці рабочых рук, дык іх, дзякуючы вялікаму аграрнаму перанасяленню, хапае іх сама Беларусь.

Можа паўстаць толькі пытанніе аб спэцыялістах (саўтчычыні і іншыя) і мусіць давядзецца выпісваць з-за межаў, дык зноў такі мы ў гэтых адносінах, дзякуючы блізкасці да Заходняй Еўропы, лепшыя

1) Матэрыяльны склад, па Вебэру, значае месца здабычынныя, як сырэвым, так і прадукты матэрыялаў.

ўмовы, чым больша далёкія ўсходнія часткі саюзу; у сваіх-жа межах Беларусь ня будзе адчываць розньоні ўплыву на бэконную прамысловасць з боку страт на рабочую сілу. Такім чынам, экономія ў стратах на рабочую сілу, як штандартны фактар для бэконнае прамысловасці, адпадае.

*Трэцім і самым іалоўным элемэнтам* — *сабекошту* і штандартны фактарам бэконнае прамысловасці будзець страты па транспарту сырэзных і гатавага прадукту. Задача тут зводзіцца да таго, каб скарачаць сабекошту перавозак, а гэта азначае: знайсьці такі пункт для пабудовы заводу, у якім бы сума перавозак была найменшай.

Вызначальным моментам тут будзе велічыня матэрыяльнага індэксу (м. і. завецца: адносны вагі лёкализаваных матэрыялаў да вагі продукту), які вырашае барацьбу паміж штандартным уплывам спажывецкага рынку і матэрыяльным складам (месцы здабычи сырэзны). Праблема Т. Брынкмана (*Dünskie rolnictwo*, —польскі пераклад Rus Kusritelan-ам ст. 85) дастае для наўмальных умоў наступнае разъмеркаванье: бэконнае тушы сывінны пры жывой вазе ў 170 фунтаў: Убойная вага 130 фунтаў, з якіх на бэкон ідзе 100 футн., і на другарадны прадукты 30 фун. (ногі, галавы, косьцы), а 40 фунтаў ідзе ў адкід. У процэнтных адносінах да жывой вазы сывінны гэта будзе выражана:

Убойная вага . . . . . 76,5 проц.

Выход бэкона . . . . . 58,8 .

Другарадны прадукты . . . . . 17,7 .

Адкіды . . . . . 24,5 .

Далей, прымаючы пад увагу, што 100 фунтаў, якія ідуць на бэкон, павялічваюць свою вагу пасля засолкі і іншых апрацоўкі да 102 фунтаў, мы можем вылічыць матэрыяльны індэкс:

Вага лёхал: матэрыялаў = 170  
Вага прадукту = 102 = 1,6.

Апошні будзе ровей = 1,6. а гэта азначае: 1) што бэконнае сырэзны зьяўляеца вагатрасцячай (напісанай уважаючай) у прадукце; 2) што спажывецкі рынок, па сваім штандартнаму ўплыву, будзе ровен штандартнаму ўплыву матэрыяльнага складу (месцы здабычи сырэзны), толькі тады, калі перавозачны тарыф на гатавы прадукт будзе ў 1,6 разу больш перавозачнага тарыфу на жывыя сывінны.

Паглядзім-же, у якіх сувадносінах будзе стаяць кошт перавозкі жывыя сывінны і бэкону па чыгунцы, як асноўному віду транспарту.

На спрайках, атрыманых мною на Менскай гарадской чыгуначнай станцыі, перавозка 80 сывінны ў спэцыяльным двух'ярусным вагоне з Масквы будзе каштаваць 154 рублі, ды станцыя бяре за страты па 7,5% ад сывінны, што роўна  $7,5 \times 80 = 6$  руб. Усяго 160 руб.

Прымаючы сярэднюю вагу сывінны за 5,5 пудоў, а адлегласць Масквы-роўнай 749 кілётрам, мы будзем мець — тонна-кілём =  $5,5 \cdot 80 \cdot 749 = 5,423$

к-т., а кошт перавозкі за тонна-кілём =  $160 = 3$  кап.

Перавозка малай скорасцю ад Менску да Масквы вагону съцэгні (вандліны) каштаве за тонну 19 руб. 11 кап., а за тонна-кілётр, від вочна, плата будзе =  $19 \cdot 11 \cdot 749 = 2,5$  кап.

Як бачны, перавозка тонна-кілётру вандліны, якая сходна з бэкона (тарыфных справак па якому я ня мог знайсьці), нават таншней, чы

перавозка жывых сывіні. Апошніяе яшчэ больш повялічвае матэрыяльны індэкс. Калі да сказанага яшчэ дадаць, што перавозка жывых сывіні мае, дакладна платы за правоз, шмат другіх страт (страта вагі, пошасныя страты, праваднікі, кармленне і г. д.), дык мы будзем мець бязумоўную карысць ад большага скарачэння перавозу жывых сывіні, г. ё. будзем мець памяншаныя сабекошту бэкону. Такім чынам, бэконнае прамысловасць у сучасных умовах Беларусі ўбывае сабою самую простую з усіх Вэбераўскіх штандартных фігур, а і менна: мы будзем мець простую лінію, на працівалеглых канцох якой будзець знаходзіцца спажывецкі рынак і лёкализаваны матэрыяльны склад. У спажывальні-же матэрыялаў мы маєм такі выпадак, калі умываецца толькі адзін вагатрасцячы матэрыял з матэрыяльным індэксам больш адзінкі, а ў такім выпадку, па тэорыі Вэбера, пункт вытворчасці супадае з матэрыяльным складам. Конкрэтнае супадзенне будзе даваць найбільшую эканомію ў стратах па транспарту. На гэтym мы скончым, так званымі, рэгіональныі штандартныі фактарамі агульнага падарку.

Цяпер застаецца толькі сказаць некалькі слоў аб спэцыяльных штандартных фактарах, якія датычацца і абумоўліваюцца тэхнічнымі альбо іншымі асаблівасцямі паасобных відаў прамысловасці.

Гэты фактары, зьяўляючыся для некаторых відаў прамысловасці вызначальнымі, у даным выпадку ня маюць вялікай вагі. Мы маєм толькі адзін з спэцыяльных фактараў, —гэта патрэбнасць у вадзе калія 500—600 ведзёр у гадайні (Продзістство бэкона свініны і бэкона. П. С. Апальков под редакцыей і с дополненіями проф. П. Н. Кулешова. Москва 1926. г.).

Гэта патрэбнасць у вадзе павінна быць прадугледжана при пабудове бэкона заводу, але наогул гэты фактар у даным выпадку ня можа быць вызначальным.

Такім чынам, мы разглядзелі ўсе фактары, якія, у выніку ўзаемнай дарацьбы штандартных уплываў, павінны вызначыць штандарт бэконае прамысловасці ў сучасных умовах Беларусі.

Мы бачылі, што з усіх разледжаных фактараў вызначальным зьяўляецца транспартная прынтыцыпія, якая без'афорачна патрабуе пабудовы бэконае прамысловасці выключна ў раёне рынчнага сельскагадоўлі тэнсіўнага тапу, ці, інакш кажучы, штандарт бэконае прамысловасці супадае з матэрыяльным складам.

Асяродкам, рыначна-інтэнсіўнае сельскагадоўлі зьяўляецца Менская ваку, а патэтаму бэконаізацыя павінна распачацца ў ім. акрузе. Месцілажэнніе заводу павінна: 1) зьяўляцца іеографічным асяродкам сельскага раёну, 2) быць найлепш, пры існуючых умовах, звязанымі шляхамі зносін з сырэзным раёнам, 3) мець мажлівасць карыстацца танкім электрачынам інэрціі, і 4) мець мажлівасць карыстацца ў неабходнай меры вадою. Усім ізложым запатрабаваныям найбольш, а мусіцца і падыктавацца і. Менск.

Далей паўстае пытаньне аб велічыні бэконаіга завода, што на мое відзінку трэба звярнуцца ў форму простага пашырэння прадпрыемства. Кожнае прадпрыемства зьяўляецца тым больш рентабельным, чым яно больш (да пэўнай мяжы) па размеру (лепш скарыстоўвацца машыны, рабочыя рукі, спэцыялісты, кредит і інш.), але пашырэнне прадпрыемства падразумевана, ёсьць максымум, за якім страты ад пашырэння робяцца больш,

чым карысць. Такім чынам, у пытаньні агломерацыі мы маєм дэльце груп фактараў; з якіх—адна спасобнічае пашырэнню вытвору,—гэта так звана агломерацыйная група (пералічаная вышэй), а другая дзейнічае ў працах на агломерацыйных фабрыках (страты на пашырэнні вытвору сувязі з інш.). Разважаючы аб вялічыні бэк. заводу, траба кіраўніцтва рэзультантую ўзаемадзейнічаньня гэтых дваякага роду фактараў.

Калі мы будзем вымяраць агломерацыі натуральную суму прадукцыі, то мы будзем мець пэўную суму страт на адзінку прадукту, а стабыць і зберажэнні пры розных ступенях агломерацыі: Адклады па відзе агломераціі: велічыні бэк. заводаў (1—2—3—4—5), а на відзе ардынат—зберажэнні, мы атрымаём: кривую, вышэйшы пункт якой будзе адпавядзь максымуму прадпрыемства. За мінімум у даным выпадку може ўзяць завод, пераапрацоўваючы 500 штук сывіней у тыдзень (25—30 тыс. у год), які па даных з практикі баконізацыі ў Польшчы (Rolinik Ekonomika Rol. R. 15.VIII. 1926. № 16 артыкул: Wsprawie wywozu bekonów do Anglii. M. Tadeuszowski.) зьяўляецца найменш карысным, а максымум, нормальная або па номэнклатуре сабекшошту існуючых заводаў, можна вылучыць. На маючы пад рукамі ні нормаў, ні номэнклатуры, я спыняюся ў гэтых пытаньні на выказанных меркаваньнях.

Выкажу яшчэ некалькі меркаваньняў па пытаньні аб поўным вышэнні штандарту ў экономізацыі сывіноводства на Беларусі ў пэрспектыве. Усе папярэднія развагі я грунтаваў на сучасных умовах і тады атрымалі штандарт: треба лічыць толькі для гэтых умоў. Як мы ўжо ўстанавілі, конная прымеславасць мае месцам свайго штандарту матэрыяльні склады, але гэтм склад не зьяўляецца чым-таки назаўсёды даным, пад упłyў агульнай эволюцыі сельскай гаспадаркі і гаспадаркі краіны наогул, може зьяўляцца ў другім месцыце, можа і зусім перамяшчацца, калі ў будзе воля політыкі дзяржавы. Але ўсё ж такі, паколькі для плянаваў кіраўніцтва патрабуе пэрспектыва, ды з агульнай сумы наў矗стых экономічных фактараў можна выбраць найбольш устойліўныя, прысаваць да штандартных асаблівасцяў (якія зьяўляюцца больш пастаўнымі) данага, віду прымеславасці і пабудаваць схему не на адзін, а колькі будзе патреба—баконных заводаў. Толькі траба зауважыць, без папярэдняга доследу, як чиста спэцыяльна-зоотехнічнага (рацыянальна-стандартнага) адкору і стандарты баконнага матэрыялу, таяхнічнага (устанавленыя сувязі паміж кармамі, баконнага матэрыялу і стандартам якасці бакону) і нарашчэннага (узгадненне зоотехнічных і іншых доследаў, даследаванье рабочай і нашых потэнцыяльных магавасцяў) развязыцца, харектару і размеру рынку (г. д.), бяз гэтага даследаванія не можа быць сталагу вырашэння штандортнага пытання, як найгалоўнейшага пытання пэрспектыў нашага соціялістычнага развязыцца. Пагэтаму, разам з пачаткам развязыцца баконізацыі, пачненіем вясціція, доследу ў вызначаным напрамку.\*).

\* Гэта прака выканана меню пад кіраўніцтвам Г. І. Гарашкага, чаму спасіханы выказыць яму ўшчырну і глыбокую падзялку (Аўтар).

## А. Дзямідовіч. Да пытаньня аб організацыі Беларускай Цэнтральнай Бульбянай Станцыі.

Організацыя Беларускай Цэнтральнай Бульбянай Станцыі выклікана самим жыццём. Съветская гэтаому зьяўляючыся плошча пад бульбай, нізкая пасынка пасялінага матэрыялу, ураджай бульбы і шмат іншых прычын. У сучасны момант можна налічыць да трох тысяч сарту бульбы, з якіх многія выраджаюцца, пібечы ад розных хвароб, а другія, зноў вывезеныя, больш трывалыя ў адносінах да розных хвароб (хваробы выраджэння і розныя грыбныя хваробы) і найбольш прыстасаваныя да даных глебавых, кліматичных, эканомічных і іншых умоў—займаюць сваё месца.

Ня траба даказваць, якую значную ролю адыгрывае бульба ва ўмовах сельскай гаспадаркі БССР. Яна зьяўляеца галоўным прадуктам харчаванія селяніні і яго жывёлы. Бульба дае мажлівасць селяніну падтрымаваць сваю гаспадарку шляхам адкору сывінні на сала і г. д.

У дзяржаўнай прымеславасці бульба гэтак-жэ займае значнае месца, зьяўляючыся незамінным сырцом для бровару, бульбяна-цвярочных, паточніх, дэкстрынных заводаў і г. д.

Немцы прытрымкуюць (асабліва ў час імперыялістичнай вайны) сушку бульбы, пераапрацоўваючы яе ў т. зв. „хлоп’”.

Хлоп’ і мука з іх могуць быць скарыстаны на яду, ідучы на прыгатаваныя яе выключна, ці прыбаўленыем да муки пры выпечцы хлеба.

Хлоп’ гэтак-жэ маюць вялікае значэнне на корм жывёлы: коняй, кірою, сывіней. Па крухмальных эквівалентах\*) Кельнэр раўніне сушаную бульбу да ячменю. Сушаная бульба захоўвае спажыўнае значэнне, выйграючы як корм скату, бо можа замяніць частку ячменя, кукурузу і авес.

Хамічны склад сухое бульбы і хлоп’яй блізкі да складу кукурузы і авес.\*\*).

	Белок (у % %)	Жыр (у % %)	Безазотна- эктр. ма- терыял (у % %)
Сухая бульба	6,4	0,2	70,3
Хлоп’	6,3	0,2	74,2
Кукуруза	10,1	4,7	68,6
Авес	8,5	4,0	62,6

Як відаць з табліцы, кармовая якасць іх, можна сказаць, роўнаценна. Пераварымасць сухое бульбы добрая і пры належнай сушцы пазбаўляе яе ад загінання; сухая бульба становіцца найбольш транспартабельнай, як існуеца пры хаванні зімой і г. д.; значэнне яе для насельніцтва і рынку чавячыні.

\* Проф. Д. Н. Принишников—Картофель, Москва 1020 г.

\*\*) Інженер Бабкоу—Промышленная сушка картофеля».